



# СВЯТА ПЕРШАГА МАЯ У МЕНСКУ



СВЯТАВАННЕ ПЕРШАГА МАЯ ў МЕНСКУ. НА ЗДЫМКУ: у першым радзе—злева налічваюцца: Сусайнаў, Панамарэнка, Кавалёў, Кіслаў, Наталені і Грэнан на ўрадавай трыбуне. Фото Я. Салавейчыка.

## СМОТР БАЯВОЙ ГАТОЎНАСЦІ

Менск. Вялікая і цудоўная плошча імя Леніна. Насупроць мапугментальнага помніка бясмертнаму генію пралетарскай рэвалюцыі вялікаму Леніну і далей ва ўсю глыбіню Савецкай вайны выстраіліся кватэраты батальёнаў славян савецкай пяхоты, эскадронаў коніцы, батарэй грознай савецкай артылерыі.

Галы байцоў першымі. Ірае першаймайскае сонца прывя сямпе праменні на варанёную сталь шыкю, на матавую сінь кулямётаў, у жары гармат. Лёгі вепарок лёдз хістае шук баявых сігналаў. 10 гадзін. Гулка раздзеньца камада.

— Свіра!

Залёк даюсціна мерны покат кашыт. Да рады войск на бастрым капі павіжаеца камандуючы войскамі Асобай Беларускай Ваеннай Аргуі баяны камандару — арданосец Кавалёў. Іа трыбуны, на якой стаіць кіраўнікі партыйных арганізацый і ўрада арданоснай Савецкай Беларусі, камандуючы парадом адзе рапарт камандару.

Тав. Кавалёў вшнуе байцоў, камандару і паліработнікаў з вялікім пралетарскім святкам. У адказ раздзеньца магутнае чырвонаармейскае «ура», урадзаста дэюцца гудзі міжнароднага пралетарскага гідна — «Інтернацыянала». Камандару на бастрым сталец прапаносіца ўлоўж рады войск, вітаючы пехатінаў, артылерыстаў, конікаў, танкістаў. Зноў і зноў магутныя ўлоўжымае грымні «ура».

«Всёх войск сполна. Усхвалявана гучна Чырвоны фанфар».

Тав. Кавалёў ад імені і па даручэнню Цэнтральнага Камітэта КП(б)В і ўрада БССР звяртаецца з гарачай прамовай да працоўных сталіцы і ўсёй арданоснай Беларусі.

Тав. Кавалёў заганяе сваю прамову словамі прывітання вялікаму Сталіну і запальваючы лозунгам:

— Няхай жыве наш свабодны, магутны, таленавіты савецкі народ — народ герояў, народ стваральнікаў!

«Ура» магутнымі хвалямі пракраваеца па плошчы. Іау ўторчы вясці артылерыскага салюта. «Ура» залосці і шыршыа, як магутная песня любі і адданыя таварыш Сталіну.

Камада: — К урачэнтаму маршу...

Плошча спіхае і раптам агаласценьца гудам аркестра. Даюсціна рыжычы гуд звязанага постуны пяхоты. Шарэці бас-

концай калоны войск розных родаў узрабрасія адкрывае Менскае ваеннае вучылішча — кузніца кадрова баявых камандзіраў Чырвонай Арміі. Будучыя лейтнанты дэманструюць выдатную страляную вывучку, чоткаюць і зладжанаць руху. Услед за строгімі кватэратамі рот вучылішча асабіста чотка і прыгожа ідуць паравініці, войскі НВВ, а за імі рушыцца лавіна славян савецкай пяхоты. У першых радах ідуць байцы, узброеныя аўтаматчынай зброяй і ручнымі кулямётамі. Замыкаюць калоны рот гранатомётчыкі.

Пад сёню баявых сігналаў, авянжы славой на палых бітваў грамадзянскай вайны, імліва праносціца лінія эскадроны легендарнай Чырвонай коніцы. Асобнае месца ў калонах конікаў займаюць казачыя эскадроны.

Горда палымочы ўшчыпныя спігі, шук якіх раздзеньца на ветры наперадзе імклівых ліды Першай вайны, міна трыбуны ліха праносціца малява парадок савецкага казачства — даяны, перцы, аубанцы. Іау ўлоўж мінуту здымаюць памочыць баявую славу байцоў.

За эскадронамі праносціца ўпашальнае калона кулямётных тэчаня. Іау ліньва металу здымаюць абрушчышы камы конныя пашы на голыя ворагаў!

На мінуту плошча цусее... На змену коніцы імліва артылерыя. Вешчона праносціца прыжымісты гарматы, тупанскыя гаубіцы.

Услед за артылерыяй коннай пашы на плошчу цапка ўстаючы танкеткі з гарматамі на прышыпе, гарматы ўсіх калібраў і назначэнняў, якіх пашы магутныя трактары. Іау шматрапца, як роснастайна артылерыскае ўзрабрасіе Чырвонай Арміі! Як бастра артылерыскае тэхніка шагнула ўперад! Адзі позік на складаную сістэму гармат, на іх калібраў дасе ўдзельне аб тым, іау дала іау важкія варыянтасці «агасціны» могуць пашы пашы гарматы і гаубіцы.

Праносціца артылерыя. Пашыа агупсца і запашыацца зноў масай аўтамашы, зыпіннымі кулямётнымі ўстановамі.

— Залёк нарастае роўны павучы гуд. У блакітнай лазурі неба нарадзасціца велічкая сімфонія. Іау некалькі секунд назат неба было чыстым, зараз іау поўна бастра вышчыха машыны. Улерадзе, шырока распашыацца магутныя крылы, пашыае флагама арманы паветраных бронясцаў, зяючы ў праменнях сонца двухматорны ка-

рабё. Іау вядзе праслаўлены лётчык-орданосец тав. Гусеў. Па баках флагама суправаджаюць два некалькіх бастрых самалёты. Зыпш 200 самалётаў, акарасных бомбардыроўшчыкаў і прыхі прычальнікаў, роўна рачочых маторамі праносціца над вуліцамі і плошчай горада. Пашыце бізнеснай горасці майстэрства і слав нашых сокалаў-лётчыкаў выліваецца ў бурную авяцую, якой варадзюць самалёты перапоўненыя народам вуліцы і плошча імя Леніна.

Раптам з вельбартай хуткасцю праносціца флагама лавіны танкаў — наземны дрыноут — красавец танк. Услед за ім башчона імчыцца кругі танк. Іау вучыць бастры-пашырачы Макраны. За імі хвалямі ўліваюцца рады бронемашыны, іх бясчона многа. Іау арданосціца адна адной па сіле матору і магутнасці ўзрабрасіе. За бронемашынамі каліца бастрых танкеткі, для якіх іш трасіна, іш рэзі не могуць служыць перашкодай. Прачочы сталяю гусеці, праходзіць танкі з адной і дзума башчымі розных размеру і рознага назначэння. На башчых устапоўлены зыпінны кулямёты. Уперад павіраюць жэрны гармат, гарматных заўсёты, улоўж мінуту звернуць на ворагаў варыянтасці залпы савецкага металу. Вясчонай вядзе лавіна танкаў. Пашыа зыпінны бастры маталіцы. Многія з іх красавя аформлены, многія ашашчаны сталевамі і ручнымі кулямётамі. На апошніх маталіцы дэманструвалі сваё майстэрства студэнты Інстытута фізкультуры. Іау пабудавалі на бастра ічашчых машынах піраміды з жывае цагля.

Зваршлі жалезны марш доблеснай Чырвонай Арміі батальёны яе баявога рэзерва — Асобай пяхоты, іш літчыкі — конікі і дэуцаты, іш зыпінныя стралкі — снайперы, іш узброеныя атрады рабочых і аўтараннае калоны баявых падур камандзіраў, іш атрады санітараў, байцоў і камандзіраў масовай проціпаветранай абароны.

Магутны і грозны быў гэты марш узброенага народа. Грознай сілай стаіць на абароне сваяччых ружоў пашыавай савецкай зямлі Радоча-Сялянская Чырвоная Армія.

# Выдатны пералёт Масква—Паўночная Амерыка

## ПРАБЫВАННЕ тт. КОКІНАКІ І ГАРДЖЭНКА ў НЬЮ-ЁРКУ

НЬЮ-ЁРК, 2 мая (ТАСС). Медыцынскі агляд і рэнтагенаўскае прасвечванне паказалі, што ў тав. Кокінакі няма ніякіх паткожанняў. Таварышы Кокінакі і Гарджэнка адначасна і ўвора-ж прыступілі да візітаў і агляду горада Нью-Ёрка.

Іау наведалі сусветную выстаўку і ўсклазі вянок на помнік першаму прэзідэнту ЗША Вашынгтону. Тав. Кокінакі ўручыў старшынні Камітэта выстаўкі Уалену пісьмы з папшымі пітшэпаямі «Масква — 28 красавіка», «Востраў Міскоу — 28 красавіка». Кокінакі выстуніў перад наведальнікамі выстаўкі і перадаў прывітанне маскоўскае насельніцтву Нью-Ёрка, а таксама прывітанне прывітанне народаў СССР амерыканскаму народу. Кокінакі выказаў упашенасць у тым, што ў бліжэйшы час будзе устапоўлены рэгулярны паветраны зыпінны Масква — Нью-Ёрк.

Адказваючы на прывітанне, старшынні Камітэта выстаўкі Уален заліў, што Кокінакі і Гарджэнка ў азін дзень працілі адлятаць, а іау самым бастраходным параходам і паказды пакрываюць па крайній меры ў дзясці дзён. Вітаючы савецкіх лётчыкаў на выстаўцы, іау адкрыта пад лозунгам: «Свет заўтра», Уален заліў: «І агляду на вас, як на піонеру заўтрашняга дня, пакараючы прастор і час. Мы упашены, што вы пашыа зыпіннасцю пашыа рэгулярны паветраны зыпінны паміж ЗША і СССР».

Зыпш тт. Кокінакі і Гарджэнка наведалі савецкіх пашыа, які вылікае вельбартае захалленне ва ўсіх наведальнікаў выстаўкі. Асобна іау наведальніца да «першасеры» (вельбартае на 200 футу ў дыяметры) і падняліся ўнутр. — З рухачоў пашыа іау аглядалі раскінуціуюсь іауе выстаўку.

Іау на тэрыторыі выстаўкі, так і на Нью-Ёрскіх вуліцах пашыа лавіцы пашыавай савецкіх лётчыкаў і сардэчна віталі іх.

Сёння тт. Кокінакі і Гарджэнка напашыа візіт мэру горада Нью-Ёрка.

## ПРЫВІТАННЕ РАДЗІМЕ

НЬЮ-ЁРК, 1 мая (ТАСС). Адрозу-ж на прыбыцці ў Нью-Ёрк бясстрашныя сталіскае сокала адправілі ў сталіцу Краіны Саветаў наступную тэлеграму: «Гарачае першаймайскае прывітанне радзі-

ме! Адрозу-ж себе абодва галы добры Амерыканцы сустралюць нас усюды велікі прызна. Думкай і душой мы іау Краснай пяхоты.

КОКІНАКІ, ГАРДЖЭНКА».

## ПРАМЫ ТЭЛЕФОННЫ РАЗГВАРОР З НЬЮ-ЁРКАМ

1 мая ў 22 гадзіны 10 мінут (па маскоўскаму часу) паміж Масквой і Нью-Ёркам была ўстапоўлена прамая тэлефонная сувязь. У Маскве іау апарата сабраліся жонка В. К. Кокінакі Валенціна Андрэўна, жонка М. Х. Гарджэнка Марыя Дамітрыўна, брат В. Б. Кокінакі капітан К. К. Кокінакі і іау сям'я, а таксама карэспанданты «Правды», ТАСС і «Последних известий по радио». Іау апарата ў Нью-Ёрку знаходзіліся камандзір самалёта «Москва» Герой Савецкага Саюза камандзір В. Б. Кокінакі, штурман легендарнага карабля маёр М. Х. Гарджэнка, павараны ў сывазах СССР у ЗША тав. Уманскі.

Масква: Тав. Уманскі, як Кокінакі і Гарджэнка? Можна іх да тэлефона? Тут жонкі чакаюць, не дачакаюцца.

Нью-Ёрк: А іау секундачу пачакайце. Зараз дэдавацца. (Паўза). Гарджэнка зараз будзе. Кокінакі вышаў, але ў часе разгавору вернецца.

Масква: Добра.

Нью-Ёрк: Пашыа іау тэлефона жонку тав. Гарджэнка Марыю Дамітрыўну.

Масква: А іау! А іау! Іау тэлефона Марыя Гарджэнка.

Нью-Ёрк: Іау апарата штурман тав. М. Х. Гарджэнка? Маруся, добры дзень!

Масква: Мішанька? Міша, добры дзень! Вішчю са святкам і з багапалучным завяршэннем пералёту. Іау твае здароўе?

Нью-Ёрк: Добра, дзякуй. Іау вы там жывецца?

Масква: Жывем добра. Крыху хвалявацца, а цалер усё добра.

Нью-Ёрк: Добра? Ну, тады прывітанне. Папашыа дачку.

Масква: Прывітанне ад усіх знаёмых.

Нью-Ёрк: Дзякуй. Пакаці жонку В. Б. Кокінакі.

Масква (да тэлефона пашыаходзіць Валенціна Андрэўна): Так, гэта іау. А дзе Валодзя?

Нью-Ёрк: Іау тэлефона.

Масква: Дзень добры, Вова! Іау твае здароўе? Іау ты сабе адчуваецца?

Нью-Ёрк: Усё добра. Зараз толькі прасвечваюцца. Усё ў парадку. Пашыа М. М. Кагановіч і сямка, што іау зусім здароны.

Масква: Іау вас сустраў Нью-Ёрк?

Нью-Ёрк: Добра. Зараз знаходзіцца ў нашым консуляце.

Масква: Дзе-будзе былі, ці іауе не? На выстаўцы былі?

Нью-Ёрк (перарываючы чужасці): Не іауе. Мы толькі-што падняліся.

Владзімір Канстанцінавіч перадае фубку тав. Уманскаму.

Нью-Ёрк (Уманскі): Валенціна Андрэўна! Іау вам хау сказаць, што В. Б. Кокінакі зараз вярнуць з прасвечвання. Абсалюта нічога не знойдзена — усё ў парадку. Выгляд у іау добры, бадзёры. Іау велькі бегач, а ўчора — танцаваў. Усё ў поўным парадку.

Масква: Іау велькі рада. Калі ласка, даглядайце за імі.

Да апарата ў Маскве пашыаходзіць карэспандант «Правды». Іау апарата ў Нью-Ёрку — В. Б. Кокінакі.

Масква (карэспандант «Правды»): А іау! Дзень добры, Владзімір Канстанцінавіч! Прывітанне табе ад іраў-дзістаў.

Нью-Ёрк: Дзякуй.

Масква (карэспандант «Правды»): У мяне некалькі пытаньняў. Іау найбольш трудныя ўчасткі пералёту?

Нью-Ёрк: Лабрадэр — заліў св. Лаўрэнцыя.

Масква: Чагу?

Нью-Ёрк: Тут былі велькі цяжкія-матэралагічныя ўмомы.

Масква: Іау прывітаўся да Нью-Ёрка на «Москве»?

Нью-Ёрк: А іау Лабрадэра прайшоў шыпшю пыхон. Вымушаны былі набраць вышыні 9 тысяч метраў. На гэтай вышыні

яколі чатыры гадзіны. Тэмпература дэ сятала мінуе 48 градусаў па Цэльсію, Скопчыўся кісларод. Забёра радыёкомпас, Наступіла пемгата. Іауе раскілаўся густы туман. У раёне вострава Міскоу іаулі ў цемнаце. Усе гэтыя прычыны прымусілі нас зрабіць пасажу ў невадчым месцы.

Масква: Колькі кілометраў вы не даліцеці да Нью-Ёрка?

Нью-Ёрк: 900 кілометраў.

Да тэлефона ў Маскве пашыаходзіць карэспандант ТАСС.

Масква (карэспандант ТАСС): Вітаю вас, Владзімір Канстанцінавіч, з паспехам!

Нью-Ёрк: Дзень добры.

Масква (карэспандант ТАСС): У мяне некалькі пытаньняў. Іау лётца праз цыклон?

Нью-Ёрк: Цыклон прайваці.

Масква: Колькі пыхлопаў?

Нью-Ёрк: Першы цыклон сустраці на мадэрну пашыавае-ж пасля вылету з Масквы. Іау мы прайвілі. Другі цыклон абшлі старой над Нарвешкім морам. Трэці цыклон прайваці за Грэнландыя. І азім — апошні цыклон сустраці ў раёне Лабрадэра — заліў св. Лаўрэнцыя.

Масква: Колькі часу прадаўжаўся сляны пашыа?

Нью-Ёрк: Пашыаў усёе час было іау-вядзе. А іауе 70 процантў шлаху іаулі ў складаных матэралагічных умовах — у воблаках і над воблакам.

Масква: А дзе бачылі зямлю?

Нью-Ёрк: Толькі часам была бачнасць. Мы бачылі калачацк Скандынавія, калачацк Ісландыя, калачацк Грэнландыя і калі пашыаходзілі да Лабрадэра — верхаціні гор, толькі самы край Лабрадэра.

Масква: З якой скорасцю вы ішлі на вышыні 9 тысяч метраў?

Нью-Ёрк: Пашыа на гэтай вышыні праходзіў у воблаках. Сустрэчыны лавы вепер дасягаў 110 кілометраў у гадзіну. Ён знімаў шчыную скорасць. Паветраная скорасць самалёта была 360 кілометраў у гадзіну, а пудыава — усёе 250 кілометраў.

Масква: Апошняя пытанне. Дзе знаходзіўся Гарджэнка ў часе пасажы? У кабіне або прышчю?

Нью-Ёрк: Гарджэнка быў на месцы, у сваёй кабіне.

Масква: Ну усё, Владзімір Канстанцінавіч, прывітанне табе!

Нью-Ёрк: Дзякуй.

Масква (карэспандант «Правды»): Што паказаў пералёт? Іау вывады на-праваўча?

Нью-Ёрк: Трэба добра вучыць кліматалогію данага маршрута. Мне здаецца, што весткі аб пашыаўці па данаму маршруце не заўсёды бываюць дакладныя. Неабходна вучыць першых лётчы агмасферы. Устапоўніць пашыаваю паветраную трасу можна. Гэта найбольш магутная траса ў будучым іау паветраных зыпін паміж дзума найбольшымі кантынентамі.

Масква: Ну, абіамаю пашыа, Владзімір Канстанцінавіч!

Нью-Ёрк: Дзякуй.

Масква: Прывітанне і вішчаванні ад усіх зяістаў! Пашыаіае, як прапашава сувязь, ці залосціны вы?

Нью-Ёрк: Так, залосціны.

Да апарата ў Маскве пашыаходзіць карэспандант «Последних известий по радио» і перадае Герою Савецкага Саюза В. Б. Кокінакі вішчаванні радыёаудыа-чочы.

Нью-Ёрк: Дзякуй. Перадайце радыёслухачам маё першаймайскае прывітанне і лепшыя пажаданні ў жыцці і рабоце.

У канцы гутаркі Герою Савецкага Саюза В. Б. Кокінакі пашыаваў са святкам іау пашыаіае — маленькі Кошкі. (ТАСС).

## 1 МАЯ ў СТАЛІЦАХ САЮЗНЫХ РЭСПУБЛІК

Радасна і весела адзначыла краіна свята Першага Мая. Усюды абдыліся парадныя вайсковыя часці, якія дэманструвалі пашыаваю магутнасць Радоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскаго Флота, якія ўлоўж мінуту гуды авераніць наву-велькіую развіцц, абрушчыа на ворага, зыпін і зыпінчы іау.

На адбыўшыхся ўсёею многатэсячных дэманстрацыях прапоўны нашай краіны пашыаіае словы пашыа іауе мажыа аддасці большавіцкай партыі, рабоча-сялянскаму ўраду і прэзідэру народаў таварыш Сталіну.

У сталіцах савецкіх рэспублік, як і па ўсёй краіне, святкаванне 1 Мая пашыаіае іауе мажыа маральна-палітычнае аддасці савецкага народа, іау аўтараннасць вакол партыі Леніна — Сталіна.

У часе вясняна першаймайскага парадку ў Менску над плошчай праціла башыа 200 грозных сталебных пшуха. У дэманстрацыі прымаля ўдзел 150 тысяч працоўных.

У паветраным парадзе ў Тбілісі прыняло ўдзел 45 самалётаў. Зыпш 250 тысяч працоўных прайшоў перац плошчу імя Верыя.

Асабівае захалленне працоўных Сталінабады вылікалі варыянтасці жыціты, якія з агонельнымі клімамі праносцілі ў часе першаймайскага парадку міа трыбуны. Услед перац плошчу прайшоў 50 тысяч чалавек.

Шэсціе ў Ашхабадзе адкрыла 15-тысячная калона пшасціных савецкіх дзяпел. У аказчочнае дэманстрацыі адбыўся парад 1.500 фізкультурыстаў. Услед ў дэманстрацыі прымаля ўдзел 80 тысяч чалавек.

Больш гадзіны прадаўжаўся парад несакурушым магутнасці непераможнай Радоча-Сялянскай Чырвонай Арміі ў Ташкенте. У паветраным парадзе прымаля ўдзел 50 самалётаў. Перац Красную плошчу Ташкента прайшоў 350 тысяч чалавек.

Зыпінны пад сонечнымі праменямі, неспіса бастракрылыя зыпінчыкі, разведчыкі па парадзе ў Баку. На працягу некалькіх секунд над плошчай праціла 84 сарабрамы пшухі.

Гарматыны залпы баявыя карабелі Баспійскай ваеннай флагаці салютавалі ад сваёй гатоўнасці заўсёды і ўсёды служыць савецкаму зароду. Нафтавы Баку налівае абаронен з сунш, з мора і з шавстра.

Больш 4 гадзіны прадаўжалася шэсціе башыаў. Міа трыбуны прайшоў каля 500 тысяч чалавек.

Дэманстрацыя ваеннай магутнасці вылікала ўсёагульнае захалленне працоўных Айма-Аты. Савалоскае вайска на народнай пашыа Дамжуб адабрава кываў тавары.

«Джаксы, джаксы!» — гаварыў ён.

Следам за парадом пачалася дэманстрацыя. У ёй прымаля ўдзел 150 тысяч працоўных.

Вечарам у парках культуры і аддасці сталіцы Базахастана адбыліся мажыа народныя гуляны.

У шэсці працоўных у Фрунзе рука аб руку, пыхон к пыху ішлі кіргізы і ўзбелі, дунгане і гаты, украліны і рускія, усабасялючы сабой непарушную сталіскаю дружбу народаў СССР. У дэманстрацыі прымаля ўдзел зыпш 50 тысяч чалавек.

У Вярнае прымаля ўдзел у дэманстрацыі зыпш 100 тысяч чалавек. (ТАСС).

## ГАРДЖУСЯ СВАІМ БРАТАМ

Уся краіна Саветаў, прагрэсіўнае чалавечства ўсёагу саву таржэствуюць з пашыа бліскачюа паралёту Масква — Паўночная Амерыка, зробленага тт. Кокінакі і Гарджэнка. Для мяне асабіста — гэта дэявая радасць. Владзімір-жа мой родны брат, — горадсць усёй нашай сямі Кокінакі.

Сям'я наша складасца з 9 чалавек: башыа Канстанцін Паўлавіч 27 год ішпына прапаваў вагаўшчыком на чыгуны ў Новарасійску. У сучасны момант ён атрымаў нешчы на інваліднасці і разам з маперу Наталіяй Петроўнай ішчасціва жыюць у гэтым горадзе. Пры іх знаходзіцца сестра Таццяна Канстанцінаўна, якая працуе ў Новарасійскім парку. З 6 братаў, якія налічваюцца ў нашай сямі — чацвёрта лётчыкі: Герой Савецкага Саюза Владзімір, Канстанцін і зыпінны капітан і малодшы лейтнант Валенцін і а. Усе мы рашылі прывітаць сваё жыццё службю ў нашай доблеснай Чырвонай Арміі, у радах яе славян авіяцыі.

У апошні раз я бачыўся з Владзімірам у студзень гэтага года, калі ён ўжо быў авян славай Герою Савецкага Саюза. Разам са мной гасцілі ў Владзіміра і астатнія нашы бастры-лётчыкі. Сустрэча была велькі радасная. Расказваючы нам аб сваёй рабоце, Владзімір велькі ішчавіў і нашымі поспехамі ў баявой падрыхтоўцы, даваў нам практычныя парады на лепшаму велькі самалёта выдатнаму засаеюнае ваенных вяду.

Сталі! Аб ім з асабілай цылыней і любоўю гаварыў Владзімір. З гэтым гора-ча любым іауе Владзімір зрабіў свой гераічны бясстрашны пералёт на Далёкі Усход і зараз — Масква — Паўночная

Амерыка. З якой радасцю і любоўю Владзімір расказаў нам аб тым, як таварыш Сталін штодзённа каліцаваць ад славян савецкай савецкай авіяцыі, як тонка ўважодзіць ён ва ўсе гэтамі іх работы. Сталін — велькі зыпак авіяпашыаіае справы. Да іау парак і ўказанні пры-сучоўваецца ўсё наша савецкая авіяцыя, яе лепшыя спецыялісты.

Уся наша сям'я Кокінакі шчасліва, што жыць у вялікую Сталінскую эпоху. Кім-бы мы магі быць у стары працяжы час? У лепшым выпадку працавалі-б дзе-небудзь у парку ў якасці чорнарабочых. Але аб нас пашыаіаеца велькі партыя Леніна — Сталіна, савецкая ўлада, якія адкрылі нам дарогу ў светлае, радаснае жыццё.

Горды за гераічны подвиг майго брата, і зараз успаміаю іау словы пры апошній кабіне сустрачы з ім. Знаннем савецкага пілота — неаднаразова пашыаіаеце мяне Владзімір — треба даржыць.

І мы гэтым высюды званнем даражым. Асабіста я пашыаіаеце сабе мэтамі і даск-наласці, на выдатна авалодць лётнай справы, быць дастойным майго брата Владзіміра — Герою Савецкага Саюза.

Партыя, урад, вялікі Сталін дэверлілі сямі Кокінакі штурвал самалёта. Ён анэходзіць ў наездныя мошны рукаў. У пашыаіаеце момант, калі краіна заганяе, сям'я Кокінакі, разам з усімі гордымі сокаламі нашай любімай радзіны, будзе башыаіаеце ворага з шавстра на яго-ж тэрыторыі, пауль качаччова іау не зыпінчыць.

АЛЕКСАНДР КАНСТАНЦІНАВІЧ КОКІНАКІ, младаш лейтнант Н-скай авіячасці БАВА.

# 3 ІМЕНЕМ РОДНАГА СТАЛІНА

Па-вясеннаму яркі дзень устаў на сталіцы БССР. Ласкавае сонца заліло горад, упрыгожаны сцягамі, транспарантамі, партрэтамі прэзідэнтаў. Вуліцы зашумелі кіпучым незвычайным жыццём. Ранішню ішчыню абудзіў рознагалосы гоман аркестраў. Арганізаванымі калонамі і групамі людзі пашыаіаеце да зборных пунктаў дэманстрацыі. Трапяталі спігі пад ветрам, не спікалі жыццерадасці аснці. Сёння концы выходзіць з кватэры, агонцы вясельныя паучыны радасці і пшасціны.

Б 10 гадзінаў рашыа вуліцы Барла Маркса, Чырвонаармейская, Кірава былі зашумелы калонамі дэманстрацтаў. Варта было прайці па калонах, каб убачыць, колькі непасрэднай вяселасці, колькі радасці бурліла тут. Ні на хвіліну не змаўкалі аркестры. Песні і смех гучалі навакол. Групы моладзі адкрывалі танцы тут-жа на асфальце вуліц. Але танцава-ва не толькі моладзь. Пахылае, старыя, усе, ахопленыя святлым настроем, гаманілі, пелі, танцавалі.

Моцныя рэспрадуктары данеслі пачатак вяснянага парадку на плошчы імя Леніна. Чоткі крок пяхоты, докат капіт коніцы, грукат артылерыі і танкаў раздалі сарда кожнага дэманстранта. А калі над горадам праялілі стай сталебных пшуха, — бясчонны ашашчаванні і велькіны залосціна пранясіацца па калонах. Народ вітаў сваю непераможную Чырвоную Армію, вярната абаронца шчаслівага і мірнага жыцця.

... Іау і заўсёды, дэманстрацыю адкрывае дзень. Перад імі пашыа ірагожа аформлены макет з бастам вялікага Сталіна, Крэмлёўскай вежай і картай Савецкага Саюза. Над картай іраа гарэў надпіс: «Вос схема ўсіх рэзерваў РСЧА». Гэта іау-ж пакарсілава непарушную сувязь паміж толькі-што прайшоўшым парадкам і дэманстрацыяй. За македам ішлі концы сіпшасціны, потым — зыпінны духавы аркестр. Вяснянаваа калона дэяцей вышчавала перац трыбунамі прыго-

жыя гімнастычныя пракравазанні з ві-лоўкамі.

З трыбуны, на якой стаіць кіраўнікі партыі і ўрада БССР, гучалі словы прывітанняў:

— Няхай жыве наш родны і любімы Сталін!

— Юным ланінам-сталінацям — ура! Сотні дзіпчых галасоў адказалі звонкім і дружным «ура» на прывітанні. Далей ішлі калоны школьнікаў. Іау нешчы ўпрыгожаныя зеленым партрэта вялікага Сталіна і іау славян сарытанкаў. Рознаколерныя сцяжыкі пашыаіаеце над іау галавамі. У яркіх словах лозунгаў і плакатаў былі выказаны пашыаіаеце ўважачнасці партыі і таварыш Сталіну за шчаслівае савецкае дзяпінства, гатоўнасць дзіпней стаць дастойнымі будаўнікамі камунізма.

Прайшлі дзень і за імі следам рушылі калоны ўсіх трох раёнаў горада. Перад калонамі ўзвышаўся абшчы чырваню баст велькікага правадчыра народаў, і на чырвоным фоне іауеці пашыаіаеце, як выражэнне дум і пашыаіаеце мільянаў: «Прывет роднаму Сталіну». Потым мора чырвані заліла вуліцу. Гэта ішлі сцяпшасціны. А іауе зарывам пашыаіаеце спігі. Першымі прывітанніымі словамі, якімі перакаліа сця трыбуны і рады дэманстрацтаў, былі словы любі і аддасці роўнай партыі большавіцкай, таварыш Сталіну.

— Няхай жыве Сталінскі Цэнтральны Камітэт! Няхай жыве таварыш Сталін!

Дэманстрацыя віталі таго, хто хаў на роду чыасце і радасць на вечнае карыстанне, хто прывібаў працоўных СССР да сацыялізма.

Лозунгі, дыяграммы, плакаты, пано, якія з ласючой ракой бясчонна прывітавалі міа трыбуны, паказвалі магутнасць нашай краіны, яе вясчынны рост, яе рух наперад па зыпінных вышчынны камунізма. Іау выражалі ўспародную любю да партыі большавіцкай і вялікага Сталіна, закікалі да новых поспехаў і перамоў. У лозунгах і плакатах разам з гэтым адлюстраваліся мабілізацыйна

гатоўнасць нашага народа, які дэманструваў сваё несакурушмае аддасці з Чырвонай Арміяй і Ваенна-Марскім Флота.

Магутны «ура» віталі дэманстранты доблеснай байцоў і камандзі

# ПЕРШАГА МАЯ БЕЛАРУСКІ НАРОД ПРАДЭМАНСТРЫРАВАЎ СВАЮ ЛЮБОЎ І АДДАНАСЦЬ ПАРТЫІ ЛЕНІНА — СТАЛІНА



1 МАЯ НА ДЭМАНСТРАЦЫІ ў г. ГОМЕЛІ. Калона юных чыгуначнікаў Малой Беларускай чыгункі з мадэлямі паравоза «Іосіф Сталін».

## ГОМЕЛЬ РАДАСЦЬ ПЕРАМОЖЦАЎ

Раіца першамайскага дня. Вяселлія вуліцы, чыстыя, упрыгожаныя, загаварлівыя песні, урачыстыя гукі музыкі.  
Раней усё выстаілася стройныя калоны рабочых РСЧА. Велізарныя разнакаляровыя публіцы іны размясціліся на прасторым плошчы імені Леніна. Тут — пяхота, артылерыя, звязісты. Баявыя сілы, авіяныя славай перамог на франтах грамадзянскай вайны, палымем зіхаліць на сонцы. Паднятыя, строгія і моцныя байцы і камандзіры выслухоўваюць віншаванне. Пляшча судрагаецца ад нарастаючага «ура». Ад усёго сэрца слаўнілі абаронцы нашай савецкай краіны прывітанне стваральніка ішчасна савецкага народа вялікага Сталіна, родную партыю большавікоў. З мінуў на пляшчы стаіць урачыстая цішыня. Раздаецца каманда...  
— Марш.

Высока над галоўнай пляцай мадэль самалётаў, паравозаў, паравозаў, станкоў. Дзеці з малых год рыхтуюцца да вялікага творчага жыцця. «Дзякуй таварышу Сталіну за шчаслівае жыццё» — неслася з калонамі дзяцей. За імі ішлі бацькі, маці, браты і сёстры.  
Услед за імі ідуць пералавікі сацыялістычнага саборніцтва імені Трэцій Сталінскай Пятгодкі. Дзесяцітысячная армія гомельскіх чыгуначнікаў, гомельшчыцы, рабочыя, служачыя, інжынеры станкабудавальнічага заводу імені Кірава, камбіната «Спартак» і іншыя.

У кожнай калоне, у кожным радзе — кінуце жыццё. Люды пелі пудоўныя песні нашай радзімы. Ад малога да вялікага ўключаліся ў вясельныя танцы. Высока ўздымаецца безліч сіягаў, партреты Сталіна і яго баявых саратнікаў. Мастацкія папы і плакаты адлюстроўваюць нашы перамогі і веліч трэцій сталінскай пятгодкі. На чырвоных транспарантах напісаны залатыя словы з даклада таварыша Сталіна на XVIII з'ездзе ВКП(б), з рашэннямі з'езда, з прамоў кіраўнікоў партыі і ўрада.

Ужо далёка за поўдзень, але доўга ішчы прадаўжаецца лікуючыя народнае шчасце — дэманстрацыя дэманстрацыя тысяч працоўных аднаго з гарадоў нашай радзімы — Гомеля, які пудоўна вырас і расквітнеў пад родным сонечным небам.

Працоўныя Гомеля ставілі вялікую партыю Леніна — Сталіна, мудрага правадзіра і настаўніка таварыша Сталіна, дэманстравалі сваю гатоўнасць ішчы ўперад да новых перамог камунізма.

Святкаванне прадаўжалася і сялякі дэманстравалі. Дзеці загараліся вяселля ілюмінацыя, натоўны людзей запалілі клубы, парк культуры і адукацыі, пляшчы. Народ лікаваў. Пад гукі аркестраў танавалі сётні пар, выступалі ўдзельнікі мастацкай самадзейнасці. Над адкрытым небам дэманстраваліся кінокарціны. 2 мая на стадыёнах і ў парку адбыліся вялікія народныя гульні. Рэсэла і раласна адсяжаліся працоўныя Гомеля першамайскае свята.  
(Нар. «Звязды»).



Уаброне агрэд работнік Мар'інскага торафавода на першамайскі дэманстрацыі. Фото А. Н. Ровельмана (Фотахроніка БЕЛТА).

## УСЕНАРОДНАЕ СВЯТА

(Ад карэспандэнтаў «Звязды» і БЕЛТА)

### БАБРУЙСК

Майскае сонна рана ўстае над святонія пагранічнага раёна 1 Мая. Больш трох тысяч працоўных гарадскога пасёлка Плесчаніцы і калгаснікі сельгасарцель «Іскра», імені Кагановіча, «Чырвоная Слава» прадэманстравалі сваю згуртаванасць вакол вялікай камуністычнай партыі, сваю баявую гатоўнасць.

Дэманстрацыі і святонічыя вечары адбыліся ў радзе сельсаведаў і калгасаў раёна. Асабліва многалюднай была дэманстрацыя ў пагранічным калгасе «Чырвоная Беларусь». 600 калгаснікаў дэманстравалі сваю гатоўнасць у любую мінуту стаць на абарону сваёй квітнеючай радзімы. У калгасным клубе адбыўся вечар, у якім прынялі ўдзел дарогі госці — пагранічнікі.

### ПЛЕСЧАНІЦЫ

Урачыста і вясела святкавалі працоўныя пагранічнага раёна 1 Мая. Больш трох тысяч працоўных гарадскога пасёлка Плесчаніцы і калгаснікі сельгасарцель «Іскра», імені Кагановіча, «Чырвоная Слава» прадэманстравалі сваю згуртаванасць вакол вялікай камуністычнай партыі, сваю баявую гатоўнасць.

Дэманстрацыі і святонічыя вечары адбыліся ў радзе сельсаведаў і калгасаў раёна. Асабліва многалюднай была дэманстрацыя ў пагранічным калгасе «Чырвоная Беларусь». 600 калгаснікаў дэманстравалі сваю гатоўнасць у любую мінуту стаць на абарону сваёй квітнеючай радзімы. У калгасным клубе адбыўся вечар, у якім прынялі ўдзел дарогі госці — пагранічнікі.

### ПОЛАЦК

Працоўныя раёна ўрачыста святкавалі 1 Мая. Дзесяткі тысяч дэманстравалі ў партрэтамі любімага Сталіна і чыноў Палітбюро, з лозунгамі і плакатамі рушылі за горад на дэманстрацыю. Уперадзе ішла тысячная калона чыгуначнікаў, заваяўшчыя першыя перамогі ў сацыялістычным саборніцтве. Добра былі аформлены калоны студэнтаў педагагічнага вучылішча, жэнеў і будаўнічага тэхнікумаў.

Дэманстрацыя віталі кіраўнікі раёна, дэпутат Вярхоўнага Савета СССР газ. Са-дэж.

Многалюдныя мітынгі адбыліся ў сельсаведах. У Юрайскім сельсавеце ў мітынг сабралася звыш тысячы чалавек з трох калгасаў, школ. У дзень 1 Мая тут адбылося ўрачыстае адкрыццё новага калгаснага клубу.

### БРАГІН

Па-святонічаму апрагнутыя рабочыя, служачыя і калгаснікі запалілі ў першамайскую радзіну вуліцы раёнага цэнтру. На гарадскую пляшчу першыя на ўпрыгожаныя аўтамашыны прыязжалі ўдзельнікі. Далёка ішчы іх раласныя песні і вокаліччэ ў часе дарога, любімага Сталіна. Паступова пляшча запалілася калонамі дэманстравалі. З Савецкай вуліцы паўднёва калона веласіпедыстаў у колькасці 75 чалавек. Моладзь сіявала, танцава.

Пасля кароткага мітынга адбыліся дэманстрацыі. У Спяржыскім сельсавеце ў першамайскай дэманстрацыі ўдзельнічалі калгасныя вараццлаўскія конікі. Пасля дэманстрацыі адбыліся конна-спартыўныя саборніцтвы.

### СВЯТА ў КАЛГАСЕ

З самай раніцы ажыла калгасная вуліца. Пачуліся гукі гармоніка, базэрыя, вясельныя песні юнакоў і дзячат. Старыя і моладзь вышлі на дэманстрацыю ў сваім лепшым аздзені. Каля клубу вышлі сваім паднятымі партрэтамі кіраўнікоў партыі і ўрада, сіягамі і транспарантамі, з вясельнымі песнямі дэманстравалі прывітанні ўдзельнікі свайго калгаса «Чырвоны хлебароб». Іромінскага сельсаведа, Гомельскага раёна.

Наперадзе на ўдасных веласіпедых ехала многа калгаснікаў. На двух упрыгожаных машынах сідзела шчаслівая калгасная дзетвара.

Затым на пляшчы перах клубам ад-




Фото Д. Салавечыка.

### ВІЦЕБСК

## У СЛАВУ ЛЮБІМАЙ РАДЗІМЫ

Майскае сонна ўжо з самай раніцы шчодрна дарыць свае яркія праменні рана пражануімамуся гораду. На святонія ўпрыгожаныя вуліцы, на гледзцы на ранні час, — вялікае ажыўленне. Другамі і ў адзіночку людзі снімаюцца да месца збору, каб адтуль разам са сваім калектывам ішчы на пляшчу Леніна.

А на пляшчы разасіяцца баявыя чырвонаармейскія песні. Выстраіўшыся роўнымі квадратам, байцы, камандзіры і падпарадкаваны РСЧА чакаюць пачатку парада.

10 гадзін раніцы.  
— Парад.

... Урачысты марш адкрывае зводная група каманднага састава. Пад базэрыя гукі духавога аркестра камандзіры нашай доблеснай Чырвонай Арміі чаканым поспянам праходзяць ля трыбуны, на якой прадстаўнікі гарадскіх і абласных арганізацый, дэпутаты Вярхоўнага Саветаў СССР і БССР.

Услед за групай камасстава маршуе баявая пяхота. Люба гледзець на іх шчыры крок, строгае рухненне.  
Вось на пляшчы бясотрапныя артылерысты. Прынахаваны ўверх жэрны гарматы, якія гатовы ў любую мінуту зысьпаць ворага знішчальнымі кінограмнамі метала.

Гулка перакатываецца баявое чырвонаармейскае «ура» ў часе вялікага Сталіна і правадзіра доблеснай Чырвонай Арміі тав. Варашыяна.

Парад войск з'яўляе магутнай дэманстрацыяй неперараўняльнай сілы, тактычнай аснашчонасці, высокага баявога духу Рабоча-Савецкай Чырвонай Арміі.

— У нас беш чым абараняць, беш што абараняць і беш каму абараняць. Як толькі скончыцца ўрачысты марш войск, на пляшчу ўстаілі дэманстрацыі. Першай ідзе зводная праматарская дзвіжыя. З вытубамі, пропавіскамі, і пропінтарныя касцюма дэманстравалі сваю сілу зыгні ў адзінае цялае з Рабоча-Савецкай Чырвонай Арміяй узброены народ, які гатуе ў любую мінуту гуляць ішчы на абарону сваёй любімай радзімы.

Пляшча пакрываецца вясельнымі і радаснымі песнямі — гэта ідзе наша шчаслівая савецкая дзетвара. Над калонамі школьнікаў вышчы вясельны партрэт любімага друга дзцей, гарача любімага Сталіна.

— Дзякуй роднаму Сталіну за шчаслівае жыццё!

Летым лозунгам дзей выказваюць сваю любоў да найвялікшага гена чалавечтва, хто шчодрна кляпоўна аб нашых дзедках, хто адкрыў ім шырокую дарогу ў светлае, радаснае жыццё. У яра аформленых дзіцячых калонах многа пудоўных выдумкі і вынаходніцкай мыслі. Дзеці ішчы зробленыя імі мадэлі планераў, паравозаў, караблёў, самалётаў.

Басноўная калона савецкага студэнтства. Будучыя ўрачы, настаўнікі і інжынеры

## ЗАХОДНЯЯ ГРАНЦА, БССР

Пагранічнікі Н-скага падраздзялення Заходняй граніцы, БССР сустрэлі вялікае праматарскае свята — 1 Мая выдатнымі поспясамі ў баявой і палітычнай падрыхтоўцы. 85 проц. састава падраздзялення заваявалі права нешчы пачатную сталінскую вахту. Калі савецкі народ вясела і радасна адзначыў Першамай, на рубяжы яго краіны зорка неслі службу пагранічнікі. Адзіленне тав. Шымко, у якім усё байцы і сам камандзір — камасольцы, неслы вахту ў поўным саставе.

Вечарам у святонія ўпрыгожаным клубе самадзейны драматычны гурток

паказаў сваю новую пастаўку — «Пазь Сяброўчан». Ролі начальніка заставы Чоркасава і лейтэнанта Бахмечына выконвалі выдатныя вучобы, неспына пад 1 Мая сталінскую вахту браты Грыгорыі і Пётр Дзіўзенка. Ролі Танаі таленавіта выканала жонка камандзіра тав. Раманюк. Пагранічнікі доўга і гарача апладыравалі сваім артыстам, даўшым яркі і цікавы спектакль. 2 мая ў гэсі да пагранічнікаў прыхалі шэф-студэнтскі інстытута. Цікава, раласна і шчасліва прайшлі першамайскія свята на рубяжы двух сетаў, у слаўных савецкіх пагранічнікаў.

### М ГІЛЕЎ

## БЯЗМЕЖНА ЛЮБОЎ НАРОДА ДА ПАРТЫІ ЛЕНІНА — СТАЛІНА

Трыбуна на Тэатральнай пляшчы Магілёва запалілі звышныя людзі вобласці, стаханавыя прамысловасці і сельскай гаспадаркі, прадстаўнікі савецкай інтэлігенцыі.

Стройнымі радамі выстрайваюцца часці Чырвонай Арміі.

11 гадзін. Пачаўся парад. Урачыстым маршам па трыбуны праходзяць войскі савецкай краіны, доблесныя байцы, камандзіры і падпарадкаваны неперараўняльнай Чырвонай Армія, гатовыя ў любую мінуту на заклік партыі і ўрада баялісна разграміць і знішчыць ворага на яго ўласнай тэрыторыі.

Уперадзе марш ідуць сцяганосцы. Яны ішчы сіяга, прабытыя кулі, авіяныя баявыя славай грамадзянскай вайны.

Ашчэраўшым штыкі, пёрдым, чаканым поспянам праходзяць слаўныя пяхотыныя ідуць артылерысты, прапінска гарматы розных калібраў. Чырвоная Армія дэманстравалі сваю магутнасць і сілу. Парад войск закончаны. На пляшчу на Першамайскай вуліцы шырокім патокам ішчы калона дэманстравалі. З вытубамі наперадзе праходзяць узброеныя аграры працоўных Магілёва. Ідуць вучыліччэ араклуба — будучыя лётчыкі і парашутысты Чырвонай Арміі. Іх змяняюць калонамі дзятчат у белых халатах. Гэта

санітары, папрыхаваныя арганізацыяй Чырвонага Крыжа.

У чырвоных і блакітных майках на вуліцах шагае моладзь, гатовая да працы і абароны. На вуліцы пражджае калона матэрыялістаў. Юныя малодцы прапінска зробленыя імі авіямадэлі. На машынах пражджаюць групы прапінскай і прапінскай партыі.

Праходзіць калона студэнтаў педінстытута. З паднятымі ўверх гранамамі ідуць студэнткі-гранатажыткі, вараццлаўскія стражкі, звышныя ПНХА і ГСА. Сётні абаронных пагарунак маперы-радыме папрыхавалі да першамайскіх свят калектыўны педінстытута.

Гарош аркестры. Над галоўнай гора палыхаюць чырвоныя сіягаі. Дэманстрацыі ішчы безліч плакатаў, лозунгаў і партрэтаў правадзіра народаў Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна і яго баявых саратнікаў.

Дзесяткі тысяч працоўных Магілёва прайшлі ў першамайскіх калонах, дэманстравалі сваю магутнасць і бязмежную любоў да вялікай партыі Леніна — Сталіна, да правадзіра народаў Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна, дэманстравалі сваю мабільна-лічынную гатоўнасць у патрэбную мінуту гуляць ішчы на абарону свяшчэннай савецкай зямлі і шчаслівага жыцця народа калонамі дзятчат у белых халатах. Гэта

(Нар. «Звязды»).

### МОЗЫР

## АДЗІНСТВА І ЗГУРТАВАНАСЦЬ

Ярае сонечнае надвор'е. Понтр Савецкага Палесся — г. Мозыр апрагнуты ў святоніае адзенне. Пляшча імені Леніна, вуліцы і дамы ўпрыгожаны чырвонымі сіягамі, лозунгамі, партрэтамі кіраўнікоў партыі і ўрада.

10 гадзін раніцы. Пляшча пачала запаліцца дэманстрацыяй. Калонамі пашла калія 15 тысяч чалавек, каб ішчы мастацку аформлены. Лозунгі, дыяграмы з усёй глыбінёй адлюстроўваюць перамогі сацыялізма, магутную сілу камуністычнай партыі, савецкаму ўраду і любімаму правадзіру народаў таварышу Сталіну.

А. НАЦМАН.

Шчаслівы народ з вялікай гордасцю і любоўю ішчы партрэта членаў Палітбюро, партрэт таго, хто даў працоўным раласнае жыццё, таго, хто вядзе нашы квітнеючыя краіны да камунізма Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна.

На першамайскую дэманстрацыю вышчы калія 15 тысяч чалавек, каб ішчы раз праждэманстравалі сваю любоў і бязмежную адданасць нашай роднай камуністычнай партыі, савецкаму ўраду і любімаму правадзіру народаў таварышу Сталіну.



ПЕРШАМАЙСКІ ПАРАД ВОЙСК У МЕНСКУ. НА ЗДЫМКАХ (злева направа) — кавалерыя, пяхота і артылерыя праходзяць міма ўрадавай трыбуны.

1 МАЯ ЗА РУБЯЖОМ

АНГЛІЯ

ЛОНДОН, 1 мая. (ТАСС). Національний совет праці (аб'яднаний совет трояччюна-лаў, лейборської партії і не парлиз-меншай фракції) апублікував перша-майскі зварот, у якому закликає до ус-тановлення суцільної праці між Англією і Советним Союзом для барацьбы супроць агресіі.

Лондане адбылася многатысячная першамайская дэманстрацыя. На дэманстрацыі асабліва вызначаліся ка-лоны друкароў, локераў, машына-будульнікоў і дрэваапрацоўшчыкаў. У ёй прынялі таксама ўдзел студэнты і вя-лікія групы каланіяльных рабочых — неграў, індусаў і іншых. У дэманстра-цыі прыняла ўдзел таксама ваяцкая група кітайцаў з нацыянальным флагам Кітай-скай рэспублікі.



ПЕРШАМАЙСКАЯ ДЭМАНАСТРАЦЫЯ ў МЕНСКУ. НА ЗДЫМКУ: Удзельнікі дэманстрацыі выносяць транспарт «Літоўка».

ФРАНЦЫЯ

ПАРЫЖ, 2 мая. (ТАСС). У многіх га-радах у першамайскіх дэманстрацыях прынялі ўдзел дзесяткі тысяч чалавек. У Парыжы і яго ваколіцах адбылося 40 першамайскіх сходаў. У дэпартаменце Сены і Уазы адбылося 20 сходаў. У ву-гальных раёнах краіны, у дэпартаментах Нор і Па-дэ-Кале, 1 мая амаль поўнасю была спынена работа. У Ліжэ і ў Кару спынілі работу гарнякі. У Бордо (дэпартамент Нор) не працавала тэк-стыльняк. У Пойёне не працавала 1 Мая 95 проц. рабочых. У Рубе не пра-цавалі трамвайшчыкі. У Бордо поўнасю спынілі работу локеры і не вышлі га-зеты. У Ліжэ пераўтварылі ў металісты і будаўнікі. У Дуэ ў вулічнай

дэманстрацыі прыняло ўдзел 10.000 ча-лавек. У Валансьене — 5.000. Некалькі тысяч чалавек дэманстравалі таксама ў Сент-Этьене. У Руане ў дэманстрацыі прыняло ўдзел 8.000 чалавек. Гэтыя дэ-манстрацыі былі правезены са сваймі ра-боты.

ЗША

НЬЮ-ЁРК, 2 мая. (ТАСС). У Нью-Ёрку ў першамайскіх дэманстрацыях прыня-ло ўдзел каля 100 тысяч рабочых. Дэма-нстрацыі прышлі на галоўных вуліцах горада з антыфашысцкімі плакатамі. На плакатах былі надпісы: «Адмяніць закон

аб нейтралітэце», «Збараніць гандль з агресарамі» і інш. На панелях вуліц надпісы: «Забараніць гандль з агресарамі» і інш. На панелях вуліц надпісы: «Забараніць гандль з агресарамі» і інш. На панелях вуліц надпісы: «Забараніць гандль з агресарамі» і інш.

КІТАЙ

ШАНХАЙ, 2 мая. (ТАСС). 1 Мая над кітайскімі дэмаі і ўстановамі на тэрыто-рыі міжнароднага сямства і француз-скай канцыі былі вывешаны кітайскія нацыянальныя сцягі. На тэрыторыі кан-цыі потым сцягі былі зняты па распар-яджэнню паліцыі.

«Аб'яднаная рабочая асацыяцыя» Шан-хай апублікавала адрозу да рабочых ар-ганізацыі усюго свету. У адрозе гаворыт-ца аб рашучай барацьбе рабочых замаг-на да канца супроць японскай агресіі.

ФІНЛЯНДЫЯ

Фінляндскі друк з жывейшай цікавасцю адзілінуўся на гэты палёт. Газета «Лета саномат», змяшчэнні фотаздымак тав. Кокінакі і карту палёту, паведамляе, што 28 красавіка раніцою на аэрадроме ў Хельсінкі чулі шум ма-тараў самалёта «Москва», але з прычыны хмарнага надвор'я самалёт утвачыць не ўдалося. Над Турку (Або) самалёт лаяў прыбыццям на вышыні 5.000 метраў з вя-лікай скорасцю.

АНГЛІЯ

Геранічны пералёт тав. Кокінакі і Гар-дзіенка прыняўшы ўсёму свету ўвагу ў Англіі. Усе газеты надрукавалі нара-бізанісі пералёту. Надрукаваліся вы-даўніцтва скорасці палёту ва ўрава-дрэннага надвор'я і безкарона работа се-вешчых матараў і ўсёй апаратуры, ус-тановленай на самалёце «Москва».

ШВЕЦЫЯ

Усе шведскія газеты, паведамляючы аб пералёце Кокінакі і Гардзіенка, падкрэ-слівалі, што палётны пералёт загодуў не рабіў і што «экспэрты пастаўлены, не гле-дзячы на дрэннае надвор'е».

ФРАНЦЫЯ

Газета «Эпока», падкрэслівваючы, што пералёт адбыўся на граніцах Ледавітага акіяна і на вальнай вышыні, указвае, што «савецкія лётчыкі аталелі выдатна прыставацца да палётных умоў палёту. Тым самым яны вырашылі некаторыя прабле-мы, якія адносяцца да галіны стратэфа-рных палётаў».

У ФАШЫСЦКАЙ ІСПАНІ

Антыфашысцкія выступленні ў раёне Хероны адбыліся антыфа-шысцкімі выступленні. Каб папярэдзіць пашырэнне вестак аб гэтых хваляваннях, улады генерала Франка зачылі франка-іспанскую граніцу.

ХВАЛЯВАННІ У БАРСЕЛОНЕ

Паводле паведамленняў англійскай га-зеты «Дэйлі мейль», Барселона асталася без харчоў. У горадзе пачаліся хваляванні.

СТАНОВІЦА У МАДРЫДЗЕ

Па словах французскай газеты «Допен дэ Тулуз», становіцца ў Мадрыдзе вельмі трывожнае. Ахранна часті ў горадзе

КІНО

«ШЧОРС»

(Вытворчасць кіеўскай кіностудыі)

...Пройдуць гола, заяршыцца рэвалю-цыя і зажывуць людзі-браты на зямлі... Ціхім вечарам будучы гуляць дзе-небудзь пад Чырыгавам хлопцы з дзвючатамі... Можна абіме тады яшчэ-небудзь дзвючыцца свайго чубатага теля, паказвае асючу гаворыць яму на грудзі і скажа: «А цяпер запысьмам народную песню пра вялікую рэвалюцыю...» І ступаць яны пель пра нас... І палявіся мы з сівымі выкоў, і пройдзем у іх марэх магутным строем...

Так марыў аб нашым шчаслівым жыц-ці ў блых грамадзянскай вайны народны герой, верны сын партыі Леніна—Сталіна Нікалай Шчорс.

У выдатным кінадуменце, хвалю-ючым фільме праходзіць магутным строем, які жывое, жыццё легендарнага героя, таленавітага арганізатара і стратэ-га, бязстрашнага воіна, узрачанага рэ-валюцыяні, слаўнага і ззяючага воіна Нікалая Шчорса. Народ бачыць вобраз драгоцна свайго сына. А вобраз Шчорса—бесмяротны!

Крыштальна чыстае жыццё доблеснага сына гераічнага украінскага народа паг-рычнай, страшнай пэсней гуцьць у ка-драх гэтага фільма. Яго слаўныя справы, яго подвігі і перамогі — велічны помнік для пакалення!

Нягледзячы на тое, што фільм пра Шчорса — стварэнне ўраўнаважанага, рэжысёр-арганізатар А. Даўжэнка багата і настойліва працаваў над карцінай «Шчорс». Знаўца украінскай прыроды, быту і культуры. Даўжэнка з усім аў-тарскім калектывам стварыў карціну, па-своёму арыгінальную, па-своёму па-тэтычную, па-своёму прыгожую. Са-праўдны мастак не любіць капаць, а любіць трафарэтаў, шпалпаў. У гэтым і засада Даўжэнкі.

Фільм поўны народнай сілы. Праз яго кадры праходзіць апа мэтажыбная імя аб вялікай партыі большыкоў, якая сваімі жывотворчымі сіламі пайла Шчорса, узнімае яго ў народзе.

ЗВОДКА НАРКАМЗЕМА БССР

АБ ХОДЗЕ ЯРОВОЙ СЯБЫ ў КАЛГСАХ ПА РАЁНАХ БССР на 30 красавіка 1939 г. (у процантах да плана)

Table with columns for regions (ВОБЛАСЦІ І РАЁНЫ) and various agricultural metrics (Урожа пасяна, Урожа без ураджа, У тым ліку, Каласавых, Бульбо, Лісць, Штатнае і беспштатнае траў, У тым ліку, Урожа пасяна, Урожа без ураджа, У тым ліку, Каласавых, Бульбо, Лісць, Штатнае і беспштатнае траў, У тым ліку). Rows list various regions like Віцебская, Аршанскі, Асвейскі, Багушчынскі, Бешанковіцкі, Віцебскі, Віцебскі, Гаралонскі, Дрысенскі, Дубровенскі, Лепельскі, Ляданскі, Мухаўскі, Полацкі, Рагонскі, Слоніцкі, Сіроцінскі, Суражскі, Талачынскі, Ушацкі, Чашнінскі, Гомельская, Будапамаўскі, Веткаўскі, Гомельскі, Добручынскі, Ляданскі, Журавінскі, Кармянскі, Рагачоўскі, Рэчыцкі, Сяліцка-паліцкі, Ураваўскі, Перахоўскі, Чачэрскі, Магілёўская, Асіпавіцкі, Вабруцкі, Вялікіхвіцкі, Барысаўскі, Быхаўскі, Горацкі, Дрыбінскі, Касцюковіцкі, Кірэўскі, Клімавіцкі, Клічэўскі, Круглянскі, Крычаўскі, Малеўскі, Мясніслаўскі, Прапойскі, Хойніцкі, Чарняўскі, Чырвонаяпольскі, Шклоўскі, Барысаўскі, Вязьмінскі, Грэскі, Заслаўскі, Копыльскі, Крулеўскі, Ляданскі, Мельніцкі, Мінскі, Пашчавіцкі, Пухавіцкі, Рудзенскі, Стараларожскі, Старобінскі, Удзінскі, Халопеніцкі, Чэрвеньскі, Чырвонаязубоў, Дзержынскі, Палеская, Братскі, Васілевіцкі, Глушскі, Даманавіцкі, Бельскі, Жыткавіцкі, Камярынскі, Калатвінскі, Лельчыцкі, Мазарскі, Нараўлянскі, Нарынскі, Петрыкаўскі, Тарасавіцкі, Хойніцкі, Усяго па БССР, Выло па, 25/IV-39 г., 244 39,7 7,8 27,1 89,9.

УЧОТНА-СТАТЫСТЫЧНЫ АДДЕЛ НКЗБ.

УРАЧЫСТАЕ АДКРЫЦЦЕ ПОМНІКА ЛЕНІНУ У РАГАЧОВЕ

У гарадскім парку Рагачова ў прысут-насці 10 тысяч рабочых, служачых, калгаснікаў, сельскай інтэлігенцыі горада і раёна адбылося ўрачыстае адкрыццё помніка вялікаму генію чалавечтвва В. І. Леніну. Магумэнтальная скульптурная фі-гура правідра сусветнага прагетарыяга

АБЛАСНАЯ МАСТАЦКАЯ ВЫСТАЎКА

Гомель. (Нар. «Звязды»). 2 мая ў памяшканні кінозатра імені Калініна ак-рылася першая абласная мастацкая вы-стаўка. На выставку прадстаўлена ка-200 работ мастакоў-прафесіяналаў і са-муучак з Гомеля, Нова-Беліцы, Рэчыцы, Рагачова і Жлобіна.

ДЕЛЕГАЦЫЯ БССР НА ШЧУЧЫНКАЎСКІ ПЛЕНУМ ССР ССР ў КІЕВЕ

4 мая ў сталіцы УССР — Кіеве ак-рылася пленум праўлення Саюза со-вешчых пісьменнікаў ССР, прысвечаны 125-годдзю з дня нараджэння вялікага украінскага пісьменніка Т. Г. Шаўчанка.

ЭСТАФЕТА НА ПРЫЗ ПАЛЛАЦА ПІОНЕРАЎ

2 мая ў парку Культуры і ашчынку адбылася традыцыйная эстафета на прыз менскага Паллаца піонэраў і ашчынкаў. У эстафеце прынялі ўдзел звыш 100 ву-чляў і піонэраў школ горада.

ДЗЕННІК

© Сёння, у 7 гадзін вечара, у памяш-канні Дома гэхікі (Бямсальскага, 27), адбудзецца праг лекцыі для ніжэйшага і сярняня зьяла кадэаў Кагановіцкага раёна па III раздзеле «Варытвга курса гісторыі ВЭЦ(б)».

СЕННЯ У ТЭАТРАХ І КІНО

ТЕАТР ОПЕРЫ І ВАЛЭТА—Гучысараўскі драматычны тэатр (аб'емнасць 70), ВЕЛДЗЯРДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР—Надзь Сярэбраная (аб'емнасць 144), ДЗЯРЖАЎНЫ РАЙСКИ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР (на-мешчаны ў Рэчыцкай тэатр-«Паловацкае сядзь»); Кінозатры: «ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА», «Кірэжск. «РОДИНА» — Шчорс. «ІНТЭРНА-ЦЫОНАЛ» — Парыжскі блас. «СПАРТАК» — Амстэрдамскі. ДЗЯЧЫЦЫ КІНОЗАТР—І. І. Пугач. «Варытвга курс гісторыі ВЭЦ(б)».